

Платныя паслугі ў бібліятэках

ПЛАТНЫЯ ПАСЛУГІ трывала ўвайшлі ў практику бібліятэк Рэспублікі Беларусь. Аднак, выступаючы з інфармацыйнымі прапановамі на рынку, бібліятэкі да нядайняга часу не заўсёды маглі граматна аргументаваць спажывецкі кошт сваіх паслуг (прадуктаў). Гэта было абумоўлена двума асноўнымі фактарамі. Па-першае, пераважная частка спецыялістаў асвойвала асновы маркетынгу і фінансавага менеджмента самастойна, таму што яшчэ дзесяць гадоў назад даныя дысцыпліны не чыталіся на бібліятэчных факультэтах. Зразумела, што спасцігнуць эканамічную навуку ў кароткі тэрмін немагчыма. Па-другое, ня-гледзячы на значную колькасць публікацый, прысвежаных проблемамі платных паслуг, падыходы да цэнаўтарэння, якія ў іх прапаноўваюцца, былі ма-лаўжывальнымі па прычыне спецыфічнасці эканамічных умоў рэспублікі.

На працягу значнага перыяду бібліятэкі адвольна вызначалі ўзровень адпускных цэн на свае паслугі (прадукты). Падобная практика ў апошні час увайшла ў супярэчлівасць з заканадаўчымі і нарматыўнымі актамі ў галіне цэнаўтарэння. Апрача гэтага, рэальны прыбыток, які бібліятэкі атрымлівалі ад рэалізацыі паслуг (прадуктаў), часцей за ёсё не апраўдаў выдаткаў на іх вытворчасць. З мэтай выхаду з такой ситуацыі было распрацавана "Палажэнне аб платных паслугах бібліятэк Рэспублікі Беларусь". Названы документ з'яўляецца тыповым.

У "Палажэнні аб платных паслугах..." сформуляваны асноўныя падыходы да арганізацыі працы бібліятэк па аказанию платных паслуг і прапанавана ўніверсальная методыка разліку адпускных цэн.

Згодна з Палажэннем пры фарміраванні цаны бібліятэкі павінны ўключыць у сіклад усе цэнаўтаруючыя элементы: матэрыяльныя выдаткі, заработную плату, накладныя выдаткі, планавы прыбыток (рэнтабельнасць), падаткі і адлічні згодна з дзеючым заканадаўствам. Цаны на сацыяльна-эфектыўныя паслугі могуць устанаўлівацца на ўзроўні сабекошту.

Важнае значэнне для вылічэння кошту паслуг (прадуктаў) мае вызначэнне працазатрат на іх вытворчасць. Па гэтай прычыне бібліятэкам рэкамендавана складаць тэхналагічныя карты працазатрат на кожную паслугу з указаннем норм выпрацоўкі і пасад магчымых выкананіць. Тэхналагічна карта з'яўляецца зыходным дакументам, на падставе якога эканамістам (бухгалтарам) здзяйсняецца разлік цаны паслугі. Пры распрацоўцы тэхналагічных карты важна правільна вызначыць адзінку вымярэння, на падставе якой будзе здзяйсняцца разлік кошту паслугі. Напрыклад, у бібліографічным спісе адзінкай вымярэння з'яўляецца бібліографічны запіс, у кніжнай выстаўцы — экземпляр. Нормы працоўнага часу, такім чынам, вызначаюцца на бібліографічны запіс і экземпляр. Пры разліку з заказчыкамі канчатковая цана паслугі разлічваецца шляхам памнажэння цаны за адзінку на агульную колькасць бібліографічных запісаў (экземпляраў).

Разгледзім яшчэ адзін прыклад. Наибольш распаўсюджанымі паслугамі ў публічных бібліятэках з'яўляюцца выдача

літаратуры з фонду чытальнага зала з часу закрыцця да часу адкрыцця бібліятэкі і камерцыйны абманемент. Адзінкай вымярэння для даных паслуг будзе час, неабходны на аблугаўванне карыстальніка адным экземплярам выдання: пошук, запіс у чытакі фармуляр і г.д. Недапушчальна класіці ў аснову разліку цаны кошт (працэнт кошту) выдання.

Тэхналагічна карта складаецца адзін раз. Гэта значыць, што яе не трэба перапрацоўваць пры чарговым павышэнні цэн. Але пры змяненні тэхналогіі выканання паслугі, напрыклад, укаранені сродкаў аўтаматызацыі, у карту ўносяцца ўсе змяненні, звязаныя з нормай выпрацоўкі працэсай (аперацый).

Абавязкі па распрацоўцы тэхналагічнай карты ўскладаюцца на супрацоўнікаў бібліятэкі ў залежнасці ад структуры ўстановы і прынятай арганізацыі дзейнасці.

Наяўнасць эканамічнай асновы дазваляе гібка змяніць цэнны або ў бок павышэння ў выпадку росту інфляцыі, павелічення мінімальнай заработка платы і заработка платы ў галіне культуры, а таксама ў сувязі з падаражжаннем матэрыялаў, якія выкарыстоўваюцца ў працэсе вытворчасці, або ў бок зніжэння ў выпадку ўдасканалення інфармацыйнай тэхналогіі і, такім чынам, змяншэння сабекошту.

Бібліятэкі надзелены правам устанаўліваць павышаючыя каэфіцыент за складаць, аператыўнасць і некаторыя іншыя ўмовы аказання паслуг.

Такім чынам, прапанаваны падыход да фарміравання цаны дазваляе, з аднаго боку, улічаць патрабаванні нарматыўных дакументаў да цэнаўтарэння, з другога — забяспечваць не толькі самаакупнасць паслуг (прадуктаў), але і атрыманне прыбылку ў памеры 20% ад сабекошту.

У Палажэнні замацаваны таксама пай-намоцты бібліятэк па выкарыстанню даходаў, якія атрыманы па выніках гаспадарчай дзейнасці.

Разглядаемы дакумент уключае шэраг дадаткаў, сярод якіх прыкладны пералік платных паслуг (56 назваў), прыкладныя формы ўлікова-справацічных дакументаў і дагавораў з карыстальнікамі на аказанне аднаразовых паслуг і бягуче бібліятэчна-інфармацыйнае аблугаўванне. Пры гэтым трэба мець на ўвазе, што ў названых формах змяншаюцца мінімальная патрабаванні, якія прад'яўляюцца да афармлення дакументаў. Бібліятэкі могуць дапаўніць гэтыя ўзоры з улікам спецыфікі сваёй дзейнасці.

На падставе "Палажэння аб платных паслугах бібліятэк Рэспублікі Беларусь" кожная бібліятэка павінна распрацаваць уласнае Палажэнне з улікам спецыфікі сваёй дзейнасці. У ім павінны знайсці адлюстраванне ўсе пытанні, якія датычачца арганізацыі платнага аблугаўвання: умовы прадастаўлення паслуг, формы разліку за паслугі, выкарыстанне грошовых сродкаў і г.д. Да Палажэння прыкладаецца Пералік платных паслуг, аказваемых бібліятэкам. Трэба адзначыць, што Пералік не можа з'яўляцца самастойным дакументам і падмяніць Палажэнне аб платных паслугах бібліятэкі.

Да распрацоўкі наменклатуры паслуг трэба ставіцца вельмі адказна. Па-першае, укараненне платных паслуг не па-

Алена Даўгаполава

АБ НОВЫХ ПАДЫХОДАХ ДА ФАРМІРАВАННЯ ЦЭН НА ПЛАТНЫЯ ПАСЛУГІ БІБЛІЯТЭК

вінна ўплываць на аўтаматызацыю бясплатных. Інакш кажучы, паслугі, атрыманне якіх Законам "Аб бібліятэчнай справе ў Рэспубліцы Беларусь" гарантавана карыстальнікамі бясплатна, не могуць пе-раводзіцца на платную аснову.

Па-другое, недапушчальна ўключэнне ў пералік штрафных санкций (пені за паштранне тэрмінаў карыстання літаратурай) і залогу, таму што па сваёй сутнасці яны з'яўляюцца мерай уздзення на карыстальнікаў і сродкам эканамічнай абароны фондаў. Апрача гэтага, трэба мець на ўвазе, што згодна з "Тыповымі правіламі карыстання бібліятэкамі ў Рэспубліцы Беларусь" (п. 3.7) асноўнай мерай уздзення на чытаку, парушыўшых правілы, з'яўляецца пазбаўленне права карыстання бібліятэкай на тэрмін, які ўстаноўлены адміністрацыяй бібліятэкі. Такім чынам, накладанне штрафаў наогул супярэчыць нарматыўным актам у галіне бібліятэчнай справы.

Патрабуе невялікага тлумачэння існуючай практика зборання залогаў з карыстальнікаў. Не кранаючы юрыдычнай правамернасці гэтай дзейнасці, адзначым, што залог неабходна афармляць адпаведным даговорам, а грошовыя сродкі, атрыманыя ў якасці залогу, апрыходваць згодна з правіламі вядзення касавых аперацый. Зразумела, што выкананыя даныя патрабаванні ва ўмовах бібліятэк практична немагчыма. Таму, каб пазбегнуць фінансавых парушэнняў, бібліятэкам лепш прытрымлівацца традыцыйных (дазволеных нарматыўнымі дакументамі) мер уздзення на карыстальнікаў.

Магчымыя складаць, што ўзаемадносіна з карыстальнікамі пажадана мець на ўвазе пры складанні наменклатуры платных паслуг. Напрыклад, нельга лічыць апраўданай выдачу за плату энцыклапедый, даведнікаў і іншых каштоўных выданняў з фонду чытальнай залы з часу закрыцця да часу адкрыцця бібліятэкі.

Укараненне "Палажэння аб платных паслугах бібліятэк Рэспублікі Беларусь" у практику дазваляе:

- прывесці дзейнасць бібліятэк па аказанию платных паслуг у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам;
- гарантаваць прававую абарону эканомічнай дзейнасці бібліятэкі;
- забяспечыць самаакупнасць платных паслуг;
- павысіць зацікаўленасць работнікаў за кошт дадатковай аплаты працы і прэміравання;
- забяспечыць аптымальную сістэму ўліку і размеркавання заробленых сродкаў.

Summary

The economic approaches in price formation policy for library services are considered in this article.